

Ab pašyranasi niekatorych prykładaū bylo skazana vyšej. Ab astałych tut zaciemu, što takža chormy **nistožycь, tarpatyna, patret, kalidor, saladera, levarver, limar, landar, landarka, landarstva, šaša, andynaryja, manynarka, žminda, probarsč, prašpart** — žjaūlajucca aholna-biełaruskimi. Pamiž inšaha jany zapisany ū pavietach Vialejskim, Vałožynskim, Ašmianskim, Lidzkim.

Pryviadu kolki prykładaū iz słownika Nasovičavaha: **Papytajsia ū landarki, pačom harniec aūsu.** Bač. 267. **Naš landar nia vieryc na krejdu.** Tam-ža. Tut majem dačynieśnie ź landarom, randujučym karčmu. **Landarstvam zajmajecca na siale.** Tam-ža. **Limarskaja rabota. Chłapca limarstvu naučyli. Limar chamuty papraūlajeć** — usie try prykłady z bač. 268. **Na andynaryji žyvieć.** Bač. 363.

Hetkim paradkam, pryziedzienja słovy z raspadobnienymi abo ūpadobnienymi zykami nie žjavilisia prypadkam, nia byli „pierakručany“, jak-by kamuś zdawałasia, ale paüstali jak rezultat zakonaū, vytvaranych u biełaruskaj movie. Dziela taho vyšmienavanya słovy pavinny ūzyvacca i ū litaraturnaj movie biełaruskaj.

Ładny pracent prykładaū na raspadabnieśnie i ūpadabnieśnie nalezyć da słovaū čužych, pazyčanych u našuju movu. U čužych słowach biełarskaja mova strełasia ź niapryrodnym joj składam zykaū (prykładam, niemahčyma znajści ū biełaruskaj movie svajho słova, u katorym było-b try **n**, jak u **Kanstancin**, abo try **t**, jak u **testament**), dziela taho — darohaju raspadabnieśnia abo ūpadabnieśnia — prytarnavała jaho da svaje hukovaje pryrody.

## Імбары

У Вільні ля starое ратушы і Нямецкае вул. ё кароткая, але шырокая вуліца, званая **Імбары**. Як съведча гісторыя, за беларускага гаспадарства, званага Вялікім Княствам Літоўскім, ля гэтае вуліцы былі съвірны (магазыны, склады) купцоў, прыяжджаючых з маскоўскага гаспадарства. Як ведама, **съвіран** памаскоўску завецца **амбар**; адгэтуль назоў вуліцы **Імбары**. Але чаму маем *i* замест *a* на пачатку гэтага назову? У мове маскоўскай нямаш пераходу *a* ū *i* або *y*; нямашака гэт'кага пераходу і ū недысыміляцыйным (паўдзённа-заходнім) нарэччу беларускага языка, няма, ведама, яго й у віленскай гаворцы беларускай, належачае да гэтага нарэчча. Значыща, ані самастойна ū мове маскоўской, ані пад уплывам беларускае гаворкі м. Вільні *i* на месцу *a* ū слове **Імбары** не магло ўзынікнуць. Не магло ўзынікнуць *i* такжа пад уплывам даунейшай беларускай мовы літаратурнай, бо ū ёй такжа ня было пераходу *a* ū *y*, *i*. Пераход ненацісненага *a* перад складам з *a* ū *y*, *i* (на пачатку слова) маем у дысыміляцыйным (паўночна-ўсходнім) нарэччу беларускага языка: там кажуць — **кызаў** зам. **казаў**, **ныжаў** зам. **наажаў** і інш. Але ці мог быць уплыву у дадзеным прыпадку паўночна-ўсходняга беларускага нарэчча? На грунце віленскім ён бяссумлеву ня мог быць. Але ū самым маскоўским гаспадарстве гэты ўплыву вельмі добра мог стацца. Пачынаючы ад вялікага князя Аляксандра, да маскоўскага гаспадарства належыла часыць беларускіх земляў з вымоваю дысыміляцыйна-акаючаю. Дыкожэ пад іх уплывам *a* перайшло ū *i* ū слове **імбары** ū мове прыяжджаючых у Вільню купцоў з маскоўскага гаспадарства. Адгэтуль вывад, што й самыя купцы гэнныя, прыяжджаючы ѿ Вільню, пераважна былі Беларусамі. Наагул ня ўсі тыя „Масковіціны“, што напару лучалі даўней у беларускае гаспадарства, былі запрауды Маскалямі.